





# СЛОВА МАЮЦЬ ДЭПУТАТЫ-ХАТНІЯ ГАСПАДЫНІ

## Падняты новыя пласты

Як мы публікуем справядлівы рад дэлегатаў у саветы-хатніх гаспадынь. На БССР іх саветамі ахопена значная колькасць. Дэлегатыны змагаюцца за культурны быт, за матэрыяльны добрабыт працоўных.

У гэтых справах чытач адразу адчувае, наколькі глыбока прасвіравана ў іх ідэя Леніна аб тым, што кожная кухарка павінна быць ініцыятываю кіраваць дзяржавай.

Справядлівы дэлегаток ёсць нагляднае пацвярджэнне таго, як Окцідэнтская рэвалюцыя выклікала да жыцця аграмадныя пласты працоўнага чалавечства. Справядлівы — ёсць выражэнне росту культурнай і палітычнай актыўнасці шырокіх мас працоўных жанчын.

Дэлегатыны праводзяць аграмадную работу ў саветах. Мы ўжо не гаворым аб тым, што такія пытанні, як лёс дзіцячых дамы, барацьба за палепшэнне бытавых умоў у аграмадны ступені ёсць рэальныя работы дэлегатак.

У гэтых мы маем значны саветы актыўны працоўных жанчын. На іх з'яўляюцца старшынямі сельсаветаў, членамі прэзідыумаў, старшынямі інтэрасу, брыгадзірамі і т. д. У большасці сваёй яны сабе не толькі апраўдвалі на рабоце, але і паказваюць узоры большасці адносін да даручанай справы. Гэта ёсць найвышэйшае сведчанне блізкай аднаснасці працоўных мас справе нашай партыі, справе савецкай улады.

І зараз, у момант разгортвання справядліва-першыбарчай кампаніі з дня ў дзень расце актыўнасць працоўных жанчын.

Гэты актыўнасць і ініцыятыву нэ зусёды лічыць нашы гораветы, райвыканкомы і сельсаветы накіроўваюць на творчыя справы. Не зусёды лёгка знавацца належнай дэлегатам дэлегатам. Гэтыя недахопы траба будзе ўлічыць і рашуча іх выправіць.

На надыходзячых выбарах удзянем новыя тысячы і дзясяткі тысяч працоўных хатніх гаспадынь у работу савецкіх органаў!

## ЛІЧУ СВІЮ РАБОТУ НЕДАСТАТКОВАЙ

Членам горавета мяне выбралі ў 1931 г., як утрыманку рабоча-га-будуўніка. Актыўнасці сябе лічыць не магу, бо працую ўсё-ж не так, як-бы мне гэтага хацелася. Я ўдава, жыў з 4-ма малымі дзецьмі, самаму старшаму 13 год, так што даволі цяжка пры ўсім жадаванні адыць патрэбную ўвагу рабоце ў горавете.

Працую я ў бытавой секцыі. На сяджанні і нарады, а таксама пленумы горавета ведаю акурата. Апрача таго, выконваю асобныя даручэнні.

Напрыклад, наша брыгада правяла абследаванне каля 15-ці шавейскіх майстэрняў. Мы п'явіліся казасю прадукцыі і выкананнем Заказаў, вывяслялі санітарнае становішча. Сабралі сход у клубе саматужнікаў, абмеркавалі ўсе недахопы і дабіліся палепшэння работ.

Абследавалі мы таксама дзіцячыя дамы. Я выявіла такі факт. У другім дзіцячым доме адно за другім пачалі захворваць дзеці. Секцыя

даручыла мне і іншым дэлегатам правярць, у чым справа. Выявілі, што ўрач, які абслуговае гэты дом, дрэнна адвясціца да сваіх абавязкаў. У выніку, дэлегатка звяла з работы і становішча дома палепшылася.

У мінулым годзе дзеці 8-й школы выехалі ў лагерь. Загадчык лагера Гельфанд арганізаваў там хайру, якая расцівала прадукты і нажывалася за кошт дзяцей. Даведаўшыся аб гэтым, я, як член горавета, выехала тудам разам з адной маткай і ўстанавіла, што гэтыя факты сапраўды маюць месца. Загадчык лагера быў зніт з работы. Я дабілася наўторны чыстка іго на заводзе імя Варашчыкава. Апрача таго, паставіла гэта пытанне ў секцыі, якая рашыла правесці абследаванне ўсіх дзіцячых лагераў. Гэта абследаванне было зроблена. Не раз па даручэнню секцыі я абследавала санітарна-гігіенічнае становішча кватэр, дамоў і двароў жактаў.

Дэлегатка З. М. ГАНЧАРЫК.

„Кожная кухарка павінна навучыцца кіраваць дзяржавай“. „Большасць савецкай рэвалюцыі падрэзае карані і прызначэння і няроднасці жанчын так ільбо, як не дэргала падрэзаць іх ні адна партыя, ні адна рэвалюцыя ў свеце. Ад няроднасці жанчын з мужчынай па закону ў нас, у Савецкай Расіі, не засталася і сляда“ (ЛЕНІН).



Дэлегатка савета-хатня гаспадыня Засва на правах Нікіціна, Яннес, Ершова.

## ШТО Я ЗРАБІЛА ЗА ТРЫ ГАДЫ?

У члены горавета мяне выбралі ў 1931 годзе. Жылі рабочыя завода „Чырвоны металіст“, дзе ў той час працаваў мой муж у якасці слесаря.

За тры гады работы ў горавете мне прыходзілася выконваць разнастайныя абавязкі. Доўгі час я займалася правэркай гарадскіх і фабрычных ставак. Галоўным чынам санітарна і прадукты захаваўся ў чыстаце.

Самыя я таксама і за тым, каб не павышалі цэны на абеды. У той час, як я валома, у рэальнае вылікі пакладных выдаткаў цэны на абеды павышаліся вельмі часта. Асабліва ў студзені ставаўся ў выніку майго ўмяшання цэны на абеды былі паніжаны.

Вялікую работу прышлося правесці мне разам з другімі актывісткамі (Зайцавай, Галынікінай) яго станам і, галоўным чынам, па ўпарадкаванні пошты. Мы правяралі свечасоавыя даставы ка-

ропаненцый адрасатам, вышлі з ініцыятам пеціі, рэагаванне паштовых работнікаў на скары і т. д.

Па нашай прапанове для пачатковай выбаркі карэспандэнцыі з паштовых скрынёк, якія знаходзіліся на ўкраінах горада, быў выздзел спецыяльнай аўтамабільнай паштовай секцыі ў паштовай. Я ўзялася за тым, каб абслуговаць гэтыя аўтамабільныя паштовыя секцыі. Па нашай прапанове паселішчы горада даваліся актывісты і запрашалі аб іх іх абслуговаць. Мы таксама дабіліся таго, што паштавоцы пачалі працаваць у дзве змены.

Пасля сканчэння работы па пошце мяне горавет прымавала ў якасці члена горавета. Я ўзялася за тым, каб абслуговаць магазіны, за санітарным аглядом магазінаў, за тым, каб спажываў не абжарвалі свечасоавыя даставы ка-

ро, што магазін № 1 стаў адным з узорных магазінаў горада. За гэту работу я атрымала ад горавета грашовую прэмію.

Працавала я таксама на даручэнні горавета па паштовай фабрыцы „КМ“. Займалася вярбоўкай рабочай сілы і адначасова падшываннем для рабочых жылёвай пашчы. Я забарвала 13 новых рабочых і забяспечыла кватэрамі 28 чалавек.

Зараз я прымавала за жылёвай секцыі. Работу праводжу ў жактах №№ 30 і 20. Даламагаю праўленнем жактаў спаліць з-за невыканання, правяраю санітарны стан дамоў і галоўную ўвагу звяртаю на рамонт рабочых кватэр.

Я прымаю таксама ўдзел у падрыхтоўцы да перавыбарў горавета.

ЯРШОВА АГАФ'Я.  
Хатняя гаспадыня-дэлегатка Віцебскага горавета.

## УЗЯЛА ШЭФСТВА НАД СЫНАМ-ДЭПУТАТАМ

Я з'яўляюся дэлегатам бесперашна ў 1923 годзе. Упершыню я была выбрана ад жонак рабочых чыгуны ў горавет 8-га скіпака.

У горавете апошняга складу я пачала працаваць у секцыі аховы здароўя, потым перайшла ў бытавую. Больш за ўсё займа-

ся пытанні добрабыту горада. Была прымавана да 52 жакта, потым да 5-га. Абследавала становішча двароў, кватэр. Даламагала гэтым ачышчэнні і аздараўленню горада.

Цікавілася я і азелененнем Мінска.

І не толькі аберагала існуючыя насаджэнні, але і пачынала аб іх большым азелененні горада. У двары 52-га жакта мы пасадзілі клубы, у двары нашлага дома і зрабіла 2 клубы і пасадзіла 3 кусты. У будучым годзе будуць кветкі.

Многа займалася становішчам дзіцячых садоў і садоў. Аб дзецях наш траба асабліва клопатліва. Разам з дэлегатак Вольвай я абследавала 4 яслі, правярала, як яны снабжаюцца, як хаваюцца прадукты. Матэрыял перадава гар-снабу.

Мне, як старому дэлегату горавета, асабліва відарачым велізарныя поспехі ў добрабыце горада. Менск зусім змяніўся за апошнія гады. Гэта адразу кідаецца ў вочы ўсім, хто не быў у горадзе некалькі год. А нам, актывістам рабочых горавета, усё здаецца, што зроблена мала, вельмі мала.

Змянілася і за гэтыя дзесяці год. Калі ўпершыню мяне выбралі ў горавет, я была нягартанай. Прымавала да мяне кожнаму, з якой вучылася. Далей чытаю і пішу па-беларуску і па руску. Чытаю газеты. Дэлегатыны сходы і савецкая работа мяне вухавалі. У 1924 г. я ўступіла ў рады левіцкай партыі.

Муж мой—стары машыніст-чыгуначнік з 1897 года—падтрымлівае мяне ў маім пачынанні.

Гаваруся я і сваімі дзецьмі, якія ўсе вышлі ў людзі. Сын Пётр—пачатковы вальдэмарскі дзіцяці на Украіне. Другі сын—Міхал працуе таксікам у праўленні Заготзяноў чыгуначна. Трыці—Міхал працуе на чыгуначы ў Мелізу. Дачка—работніца завода залужоў Галля. І, парадце, чварцты сын Галля—таксама рабочы ваговых майстэрняў чыгуначы. Так што ўся наша сям'я—патомствыя чыгуначны.

Хачу-б пагаварыць пра свая Явва. Ён у гэтым годзе дэлегатка дэлегатам у Менскае. Я, як старая гораветыца, узяла пад іх шэфства. Думаю, што дэле-

гаты паштоўцы яму на карысць.

Я ўжо стара, мне 57 год. Шмат часу адыа сямі і хатняй гаспадаркай, але хачу яшчэ сіл, каб актывіст даламагад партыі і савецкай улады.

Дэлегатка горавета А. К. БАГДАВА.

## ГОДНАСЦЬ ДЭПУТАТА АБАВЯЗВАЕ

Я—песціянка. Шмат не працую. Стараме ўвесь вольны час адыаць гораветскай рабоце.

Спачатку працавала ў секцыі сабеа. Майі першымі крокамі па савецкай рабоце было абследаванне 58 сем'яў чырвонаармейцаў. Потым даламагала рабоце дома інавалідаў. Прад некаторы час працавала ў бытавой секцыі. Прымавала мяне да арцель імя Крўскай. У іх доўгі час святло паказвалася з пра-робамі, з-за чаго пастаянна ары-валася выкаванне вытворчых па-даваў. Я дабілася пераклучэння арцель на другую лінію.

Актывіст ўдзел прыняла ў пахо-дах па ачышчэнні горада. Абследа-вала пад двароў жактаў 48, 49, абыходзіла з санітарным доктарам кватэры, складала акты на актыві-санітарыю. Дабілася актывіст пры-біральні і ах. Прымавала ўдзел і ў

камісіі па правэрцы работы гора-совета ў сувязі з дакладам яго па Прэзідыуме ЦКБ СССР.

Многа прышлося шаправаваць па правэрцы работы дзіцячых са-доў і яслі. У другім доме гру-па дзіцяці пасла абследавання па непаваданні з'явіўся з работы загадчы гаспадаркі і сястра.

Летам і абыйшла ўсе катэжы Строчыцкага сельсавета і правя-рыла становішча ясель. Выявіла, якія яслі можна пакінуць на-зіму, якія неспрыстасаваны да зі-мовага перыяду.

Павіна сказаць, што ўсе са-дані секцыі і горавета мной вы-конваліся без затрымак. Лічу, што дэлегат горавета павінен не толькі мець мандат, але і актыві-ла працаваць.

Дэлегатка С. М. НИКІЦІНА.

## АД ДЭЛЕГАЦКАГА СХОДА—ДА ГАРАДСКАГО СОВЕТА

Раёй на заводзе „Комунар“, дзе працаваў мой муж, я была актывісткай, абывала рол даражыніцаў па абследаванню рабочых кватэр, дзіцячых садоў, арганізава-ла дзіцячую паштоўку. Актывіст ўдзел прыняла ў арганізацыі аб-роек індустрыялізацыі. Мяне выбралі членам Менскага горавета, як актывістку, жонку рабочага за-вода „Комунар“.

З першага дня я пачала пра-цаваць у секцыі аховы здароўя. Першае, што я паставіла перад сабой як член савета гэта—за што-б там ні стала дабіцца арга-нізацыі на заводзе дзіцячых садоў. Мне гэта ўдалося. У 1931 годзе сад быў адрэты. За пачынальнік прышлося імаць павяваць. Былі дырэктар Памянікна халеў за-бараць паміжніка сад у сад на кватэру, але мы ўсё-ж настаілі на сваім. Сад вельмі добра абста-ляваў, забяспечылі мэбляй, бя-льняй, харчаваннем, цацкамі і інш. Наш сад аказваў лепшым у горадзе і такім астаецца да сёнешняга дня.

Секцыя прымавала мяне да жакта № 8. Сумесна з санітар-ным урачом Баньшковай мы аб-следавалі санітарнае становішча кватэр, двароў, ставак.

У мінулым годзе я прыняла ўдзел у рабоце брыгады, якая пра-вярала 1 большыню. Абследаванне правялі не дрэнна: выявілі рад непаваданцаў, за якія адыам рад суд загадчы гаспадаркі і іншыя работнікі.

Пасля ўжо была прымавана да 14-га жакта, дзе працую да сёнешняга дня; змагаюся за са-спінімум, за чыстату ў кватэрах і дварах. Апрача таго, сумесна з праф. Камісін я абследавала работу другой поліклінікі па питанню аб-слугоўвання хворых на даму.

Пры рэалізацыі пазыкі другога года другой пільгодзі правяла па-ліску па сваёму жакту „Чырвоны Окцідэнт“.

Пленум горавета і пасяджэнні секцыі наведваю вельмі акуртава. Не было ні аднаго проруксу.

Зараз рыхтуюся да правяжэння перавыбарў савета ў нашым жакце. Хачу дабіцца, каб усе вы-барчыкі з'явіліся на сход.

Ік неаход, неабы не адна-чыст таго, што члену горавета часта перавываць з адной рабо-ты на другую, не даюць як слас азнавочыцца з ёю.

Успамінаю мае першыя крокі актывістнай работы. Мы прыхалі ў Менск з Шапка, дзе муж быў на-валом. Давалася мяне пачыць ка-да, дзе абыйшла сход, пагалазе-ла ў асно, і, убачыўшы іма-жычын, не адважылася ўвайсці ў вырвалася да хаты. Пасля гэтага я навучылася працаваць. Некаль-кі раз была перамавана арганіза-цыяй завода „Комунар“ за актывіст ўдзел у грамадскім жыцці. Толькі пры савецкай улады з-амага гэтага дабіцца.

Р. П. ЯХНЕС.

## СПРАВАЗДАЧА СЦЯПАНА ТУФАРА

ТУФАР—ПЕРШЫ ДЭЛЕГАТ НА ЗЛЁТ ЗНАТНЫХ ЛЮДЗЕЙ ЛЕСАСПЛАВУ

30 кастрычніка ў Наркомлес БССР адбылося пасяджэнне прэзідыума Беларускага рэспубліканскага камітэта савеза леоў і сплаваў су-можа в дэпарты брыгадзіраў спла-валіцкаў БССР т. Туфара Сцяпана.

18 кастрычніка буйноўная брыга-да Туфара закончыла сваю работу па адстацын Баравіцкім сплава-ўацтску. За 26 дзён ударнай рабо-ты брыгада далавала да камітэта гапуцка (ад Ухвалы да вёскі Чо-лаўка) 12 тыс. кубаметраў драў-ныны.

З справядлівай аб рабоце брыга-ды выступіў першы сплывічкік БССР Сцяпан Рамарыцкі Туфар.

У сваім выступленні т. Туфар га-ворыць: — Прыехаў я ў в. Стары Со-кал (наш першы пункт) 25 верас-ня. Нао было 28. Адразу ж звязаўся з ім з мясцовым сплывічкікам. Пачалі знамяцца з людзьмі, а пра-вай, в рэчцы. Заданне ў нас бы-ла вельмі адказнае і таму мы шмат увагі адыам падрыхтоўці.

Першыя дні было цяжкавата. Мясцовыя пашыяны, рэчкі Мажэ-ў Бобр мелаводныя, напор валь-ў іх вольны. Высокая сплывічкік іх вольны. Стары Сокал сустраў нас з па-сміхамі: „Вы ўсё робіце так, як мы не спадзіце, ааінуеце тут з ім, — гаварылі яны.“

Як-жа працавалі старыя сплыві-чкікі? На-першае, ніякай брыга-ды ў іх не было. Прававаць пачалі на Палю рубяў апрабніць чалавек у дзень і пашоў сабе. На рэчку ўдзельны прыходзілі ў 10-11 гадзін дні, а ў 6 і спад іх прастыў.



Тав. ТУФАР

З першых-жа дзён пачаў адставаць у нас хвост. І вось ў вёсцы Вясні-Харытон пачаўся перад сваёй бры-гады адстаць: на адні дзень пры-дзіліся ўвесь хвост да в. Сасны. Кароткая парада і хвосты ўдзельны да бары. Напалі які сяд і пад ре-кар ніводнага бераліне не асталіся.

Удзельны мы ў свае рукі і вяду. А гэта не так лёгка на такіх рэч-ках. Справа інае аб умелай регулі-роўцы вальды, ад чаго залежалі тем-пы нашай работы пры мелевым сплыве. Самы большы напор вальды быўе рашінай. Вось тут і савез га-дунае — сабраць яе пачынаю да раішчын, а там да 4 гадзін дню мы раішчын, а там да 6-7 кіло-ўе рухаліся наперад, аду апра-метраў, а пад вечар аду апра-метраў да заўтрашняга дня на-сам дастаны да заўтрашняга дня.

Рапым-жа тут быў такі парадокс, што людзі не думалі аб заўтраш-нім дні. Пачалі аду апра-метраў, а потым 3-4 дні гулялі, бо іма-жычын і чалаві дажыду.

Пераабыліся яны ўтопа на 3-4 кі-лометра за дзень. Траба сказаць, што на ўсё вышэйшых рэчках Го-шты на сплывічкікам час праабуа-валі. Мясцовыя час праабуа-валі сплывічкікам за дзень складалі ўсяго 4-4 1/2 кілометра. Толькі пры-дзіліся скарыстатне вальды забяспі-чылі паспехі нашай работы.

Самадзіла прапавалі хлопцы, ні в чым не лічыліся, 10 чалавек з нашай брыгады мясцовы профса-ўацтскі камітэт прамірава граматкай. Харытон Пугач, Барыс Крымскі, Іван Небаў, Пётры Урбан, Аггор Шукуін — вось нашы лепшыя удар-нікі, якія забяспечылі перамогу ўсёй брыгады.

Зарабілі мы надарна — на 7-10 руб. Ураўнаважыў у нас не бы-ло. Звельшыцца.

Вялікую ролу адыраў і інстру-мент. У нас баграмі як хочаш мо-жалі варочаць барыны, а штылем многа не паробіш. Мясцовыя стар-нікі, старыя плытагоны самаіны, што гэта „дубіная штыка“. На по-ўважы ўжо даўно асталіся гэтыя ш-тыкі, а ў нас не-старымі ніяк не могуць адыраць. Траба шыраць ударнічкі багор. Ён на хвоста азна-ком і прадурнічкіны.

За час сваёй работы наш адыані-рэдактар Харытон Пугач вышлусь 6 нумароў насяннай газеты. Нека-тормы хвостам даставалася ад га-зеты, крытыкавалі я, гаворыць, сёе аважаюць на аебыя.

Пасля работы хлопцы культаўны адважылі. Была ў нас гармон, аскрынка. Тэма ў нашай, у даміно гу-лялі. Хвосты чыталі калектыўна. Пра-вельні пачынаў вечароў самадэ-нацыі амука і мясцовым лесавы-кам і вольчыкам, дзе мы дзіліся вольчым лаянай работы.

Заданя, паставілася перад нам і на-сам абавязна, што мы ўдзельны на сабе і VII з'езду савету, мы а гона-ры выкіналі. Да ўсёбеларускага з'езду знятных людзей спл і спла-ваў мы даставілі нашому сацыялі-стычнаму гіганту — Бабрыцкаму драўлянаму намінаціу 12 тыс. кубаметраў высокакаснай драў-ныны.

Але-ж на гэтым мы не спыняемся, у дзень момант брыгады гаво-раць сацыялістычнаму дамыноў а-стацын чыстак.

Зараз мы перакладаемся па абсе-дываці і вагаты і абавязна-сць да 11 ўсёбеларускага з'езду савету ў выніку 20 проц. заданія перша-га квартала 1935 года.

Пасля выступлення т. Туфара вы-казалі лепшыя ударнікі брыгады т. Пугач і Крымскі, члены прэзіды-ума Савеза Леава т. Гасін, удзельны-жакты Накломоса т. Ронін.

Сядзішчыя БРК грачыста брыга-ды т. Туфара першым мандат па ўсёбеларускім з'езду савету ў арганізацыі апрабніць тэхніку сплыву — т. Туфара, Пугачу і Крымскіму адыкі „ЗОТ“.

## ТАВАР ІДЗЕ НЕ ПА ПРЫЗНАЧЭННЮ

У слудзі раймаг з'явілася 10 калгаснікаў з калгаса імя Зноў-скага з вятандзіямі па продаж хлеба. Закупілі велікімі і апра-зу паехалі на іх у вёску.

Удзельны раймаг атрымаў ад калгаснаў, прадуічных хлеб, 120 заявак па велікімі.

У радзе раёнаў ад калгаснікаў паступаюць дзесяткі патрабаван-няў па шэфі і асаміт.

3 мікрабных баз Белкапсаа-а адружыла сельню па перасяў-скаму плану тавараў на 4 1/2 млн. руб. Сарод іх: 45 тон прыкоў, 880 ведас педар, 500 патофонаў, 250 кітэвоных гадзініцаў, 13 1/2 ва-гонаў цукру, матэрыял, суня, баваў-няна-паніровых тавары.

Анак, ганшэбыва арганізацыі БССР сваёй дрэннай работай тар-моціць стымляванне хлебааку-пак. Не радна паступаюць скары і раду сельню.

Пераважная частка тавараў, вы-значаных па пераабе, паступіла ў пачатку кастрычніка. Усё пра-дукцыя адружылася выключна на-дзе базы—слудзіку і мякстку, і-аду актыві адпраўлялася ў раёны, часта за сотні кілометраў ад базы.

Пры адпраўцы тавараў даўсе-наецца актывіст галаваства: ка-большасць раёнаў атрымае паго-



— Гм, вшыраць да міна.

Галоўнае сельню (Петрыкаўскі раён) атрымае забяспечыць драў-ляны вельмі дрэнна.

Плані адыраць тавараў па асо-бных раёнах часта не адважваюць удзельнай вале алошчын і заку-пак, не стымляюць ударнай рабо-ты на. Калгаснікі раёны, закупіў 51 тон хлеба, атрымаў 42 скрыні цыноў, 8 велікіх і 20 штыкаў махоркі. А Чырвенпольскі раёны, які зрынае закупіў і да-тошкі 118 тон, паслама 25 штыкаў цыноў, 10 велікіх і 2 штыкаў махоркі.

Дэярніцкі раён закупіў 42 тон хлеба і атрымаў 19 штыкаў цыноў, 8 велікіх і 20 штыкаў махоркі і 6 патофонаў. Лёвоўскі раён, закупіўшы толькі 20 тон, атрымаў 29 штыкаў цыноў, 8 велікіх і 20 штыкаў махоркі і 6 патофонаў.

Гэта наглядна паказвае, што раёны закупіўшы большы колькасць хлеба, атрымаў аднос на менш тавараў, чым іншыя ра-ёны.

Тавое атаварванне прысоці-толькі штою.

Б-у.

## І БЫЛІ СХВАТКІ БАЯВЫЯ

Калі запытаць у тав. Роніна (раёнава) і Пірацінскага (Зноў-скага), колькі закупілася хлеба на 25 верасня, яны вам не адкажуць.

